

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

**ПЯТРОЎСКІ ПОСТ**, П я т р о ў к а . Па-  
чынаецца адразу пасля *Сёмухі* і закан-  
чваецца святам *Пятра*. У народзе яго  
называюць «Пястроўкай-галадоўкай»,  
паколькі восенійскія запасы ў сялян  
ужо заканчваліся, а новы ўраджай  
яшчэ слаба мог накарміць («Стары хлеб  
паелі, а новага не нажалі»). П.п. выклі-  
каў асаблівую незадаволенасць у муж-  
чин, якія называлі гэты пост «бабскім»,  
нібыта выдуманым жанчынамі ад не-  
разумення цяжкай фізічнай працы  
касцёў у гэты перыяд, бо «Хто ў Пястро  
сена не косіць, той зімою ў сабак про-  
сіць». Святы Пястро ўспрымаўся вельмі  
строгім: не дапусціць да неба ніводна-  
га, нават найхітрышага грэшніка, а  
парушальнікам посту можа адпомсціць  
частым дажджом у наступныя 3 дні  
пасля свята. Аднак пры гэтым гразъ у  
П.п. абязала добры ўраджай улетку. На

Віцебшчыне існавала легенда, згодна з якой Хрыстос загадаў пасціць апошнія 12 дзён перад Пятром, па колькасці сваіх апосталаў. У першы ж дзень П.п. (так, як і ў *Вялікі пост*) раілі пінь гарэлку, спадзеючыся, што праз гэта каровы будуць малочныя. А тым, хто не разгавеецца па завяршэнні посту сырам і маслам (згодна з прыказкай «Ждкы Пятра — сыр з'ясі»), абязалася не дачакацца такога ж разгавення праз год. Калі ж Пятро прыпадаў на сераду ці пятніцу (посныя дні), то разгавенне пераносілася на наступны дзень. На Гомельшчыне ў такім выпадку гаварылі, што Павел адабраў карову ў Пятра, і таму ў яго няма ні малака, ні сыру, і няма чым разгаўляцца. Пастухоў на свята Пятра адорвалі рознымі малочнымі прадуктамі. У П.п. трэба было драць ліпы на лыка, бо пазней кара перасыхае. Паводле назіранняў сялян Усходняга Палесся, менавіта на П.п. вужы ў вялізной колькасці выпаўзаюць і наведваюцца ў жылыя будынкі: «У Пятроўскі пост вужы з усяго лесу сходзяцца к людзям у госці».

*Lіт.:* Беларускія народныя прыкметы і павер'і. Кн. 2. Жыцця адвечны лад. Мн., 1998. С. 485—486.

У.А. Васілевіч.